



ДУ «ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У.І.ЛЕНІНА»

АДДЗЕЛ БІБЛІЯТЭКАЗНАЎСТВА, НАВУКОВЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ  
І ПРАБЛЕМ КУЛЬТУРЫ

# КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ

*Інфармацыйнае паведамленне*



Віцебск

**2011**

ЛЮТЫ

**УДК 008**

**ББК 71.41(4Бел – 4Вит)**

**К 90**

**Складальнік** Н.М. Старавойтава

**Рэдактар** В.М. Нявейкава

**Камп'ютарная вёрстка** Н.А. Пугачова

**Адказы за выпуск** А.І. Сёмкін

**Культурнае жыццё Віцебскай вобласці** : інфармацыйнае паведамленне /  
ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”, Адзел  
бібліятэказнаўства, навуковых даследаванняў і праблем культуры ; [склад.  
Н.М. Старавойтава]. – Віцебск, 2011. – 24 с.

## ЗМЕСТ

<b>ПРАДМОВА</b> .....	4
<b>РАЗДЗЕЛ 1. АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ</b> .....	5
<b>РАЗДЗЕЛ 2. КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА</b> .....	6
• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ .....	6
• КЛУБНАЯ СПРАВА .....	7
• ФЕСТИВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ .....	9
• САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ .....	11
• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА .....	12
• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПΟМНІКАЎ.....	18
<b>РАЗДЗЕЛ 3. МАСТАЦТВА</b> .....	19
• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА .....	19
• ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ .....	21
• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ .....	22
<b>РАЗДЗЕЛ 4. МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК</b> .....	23
<b>РАЗДЗЕЛ 5. ІНФАРМАЦЫЯ АБ НЕГАТЫЎНЫХ З’ЯВАХ І НЕДАХОПАХ У ДЗЕЙНАСЦІ ЎСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ ВОБЛАСЦІ (па матэрыялах абласных, гарадскіх і раённых газет)</b> .....	23

## ПРАДМОВА

“Культурнае жыццё Віцебскай вобласці” – штомесячнае інфармацыйнае паведамленне, разлічанае на сістэматычнае інфармаванне кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і вобласці аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне.

Матэрыялы паведамлення ўключаюць тэкставыя вытрымкі і аналітычна перапрацаваную інфармацыю, падрыхтаваную на аснове публікацый з гарадскіх і раённых газет Віцебскай вобласці за перыяд з 1 па 28 лютага 2011 года. Інфармацыя за люты, якая не знайшла свайго адлюстравання ў бягучым выпуску, будзе размешчана ў чарговым выданні ў раздзеле “Мерапрыемствы, якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск”.

Інфармацыйнае паведамленне таксама ўтрымлівае звесткі, атрыманыя з аддзела культуры Міёрскага райвыканкама, Бешанковіцкай, Браслаўскай, Віцебскай, Верхнядзвінскай, Гарадоцкай, Дубровенскай, Лепельскай, Міёрскай, Пастаўскай, Ушацкай, Чашніцкай, Шаркаўшчынскай, Шумілінскай раённых сетак бібліятэк, Аршанскай, Віцебскай, Полацкай, Наваполацкай гарадскіх сетак бібліятэк.

Выданне можа быць карысным спецыялістам інфармацыйных цэнтраў, культурна-асветных і музейных устаноў, кряззнаўцам, выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям карыстальнікаў.

## КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ

Інфармацыйнае паведамленне

2011 г.

**Складальнік** Н.М. Старавойтава

**Рэдактар** В.М. Нявейкава

**Камп’ютарная вёрстка** Н.А. Пугачова

**Адказны за выпуск** А.І. Сёмкін

Надрукавана на ксераксе

ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”

210601, Віцебск, Леніна, 8-а

**E-mail:** [vlib@vlib.by](mailto:vlib@vlib.by)

**Колосова, Л.** У памятного знака / Л. Колосова // Полацкі веснік. – 2011. – 18 лют. – С. 2.

*Полоцкі горисполком адказвае на пісьмо жителя горада о неприглядном виде у памятника “Воин-освободитель” по ул. Гагарина, который создают размещенные за ним хозяйственные постройки.*

**Чаму закрылі клуб?** // Пастаўскі край. – 2011. – 2 сак. – С. 4.

*Чаму з 1 студзеня 2011 года закрылі клуб і бібліятэку ў вёсцы Савічы Пастаўскага раёна адказвае начальнік аддзела культуры райвыканкама Н.М. Булавінцава.*

## РАЗДЗЕЛ 1

### АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ

**18 лютага** адбылося пасяджэнне пашыранай калегіі ўпраўлення культуры аблвыканкама, на якой былі разгледжаны пытанні: “Аб выніках работы органаў і ўстаноў культуры і мастацтва вобласці ў 2010 годзе і задачах на 2011 год”, “Аб прысуджэнні прэміі Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта за высокія творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва (па выніках работы за 2010 год)”.

У рамках пасяджэння адбылося ўзнагароджанне наступных дзяржаўных устаноў культуры і навучальных устаноў мастацтва вобласці:

- у намінацыі “Лепшы раённы метадычны цэнтр” – Дубровенскі раённы метадычны цэнтр;
- у намінацыі “Лепшы Цэнтр, Дом рамёстваў” – Віцебскі гарадскі Цэнтр народных рамёстваў і мастацтваў “Дзвіна”;
- у намінацыі “Лепшы раённы (гарадскі) Дом культуры” – Верхнядзвінскі раённы Дом культуры;
- у намінацыі “Лепшы сельскі Дом культуры” – Камайскі СДК Пастаўскага раёна;
- у намінацыі “Лепшая раённая (гарадская) бібліятэка” – Віцебская гарадская бібліятэка імя І.А. Крылова;
- у намінацыі “Лепшая дзіцячая бібліятэка” – Глыбоцкая дзіцячая бібліятэка;
- у намінацыі “Лепшая сельская бібліятэка” – Курынская сельская бібліятэка Віцебскага раёна;
- у намінацыі “Лепшая музычная школа (школа мастацтваў)” – Стайская дзіцячая школа мастацкай традыцыйнай культуры Лепельскага раёна.

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 24 лют. – С. 11.)*

*(Витебский проспект. – 2011. – 24 февр. – С. 3.)*

*(Народнае слова. – 2011. – 22 лют. – С. 3.)*

Ганаровай граматай Шумілінскага раённага выканаўчага камітэта ўзнагароджана *Навіцкая Валянціна Георгіеўна*, кіраўнік народнага клуба аматараў беларускай нацыянальнай кухні “Разынка” Шумілінскага раённага Дома рамёстваў – за высокія творчыя дасягненні, актыўны ўдзел у міжнародных, рэспубліканскіх і абласных мерапрыемствах, стварэнне станоўчага іміджу беларускай нацыянальнай культуры.

*(Герой працы. – 2011. – 25 лют. – С. 1.)*

Ганаровай граматай Сенненскага раённага Савета дэпутатаў і раённага выканаўчага камітэта ўзнагароджана *Кучынская Тамара Міхайлаўна*, кіраўнік народнага клуба майстроў “Натхненне” Сенненскага Дома рамёстваў – за шматгадовую добрасумленную працу ў сістэме культуры, актыўны ўдзел у грамадскім жыцці.

*(Голас Сенненшчыны. – 2011. – 26 лют. – С. 1.)*

На базе гарадскога Дома культуры г. Талачына адбыўся раённы семінар для спецыялістаў аддзелаў культуры, адукацыі і ідэалогіі па пытаннях працоўнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, праблемах дэмаграфічнай бяспекі і прафілактыцы алкагалізму.

*(Наша Талачынішчына. – 2011. – 9 лют. – С. 1.)*

## РАЗДЗЕЛ 2

### КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА

#### • КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ

У Віцебскім Мастацкім музеі прадстаўлена выстава вырабаў Паўлавапасадскай хусткавай мануфактуры “Цветы России” (Расія). Невялікую калекцыю паўлавапасадскіх шалёў галоўны мастак прадпрыемства *Віктар Зубрыцкі* перадаў у дар музею.

## РАЗДЗЕЛ 4

### МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛИ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК

**29 студзеня** ў г.п Шаркаўшчына пачаўся раённы агляд-конкурс калектываў мастацкай самадзейнасці клубных устаноў культуры раёна сярод аграгарадкоў пад сімвалічнай назвай “Битва титанов”.

*(Кліч Радзімы. – 2011. – 19 лют. – С. 6.)*

**30 студзеня** ў Арт-цэнтры Марка Шагала г Віцебска адкрылася выстава “Я родом из Рогачева” *Анатолія Каплана* (1902-1980 г.г.), на якой прадстаўлена 122 экспаната з прыватнай калекцыі пецярбургцаў *Ісаака і Людмілы Кушнір*.

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 8 лют. – С. 7.)*

**30 студзеня** на базе Туркоўскага сельскага Дома культуры Міёрскага раёна прайшоў першы тур раённага агляду-конкурсу калектываў мастацкай самадзейнасці і народнай творчасці “Беларусь – мая песня”.

*(Міёрскія навіны. – 2011. – 5 лют. – С. 6.)*

## РАЗДЗЕЛ 5

### ІНФАРМАЦЫЯ АБ НЕГАТЫЎНЫХ З’ЯВАХ І НЕДАХОПАХ У ДЗЕЙНАСЦІ ЎСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ ВОБЛАСЦІ

*(па матэрыялах абласных, гарадскіх і раённых газет)*

**Карповіч, К.** РДК: блуканне па пакутах / К. Карповіч // Голас Сенненшчыны. – 2011. – 26 лют. – С. 2.

*Аб праблемах капітальнага рамонту Сенненскага раённага Дома культуры.*

## • МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ

У віцебскім клубе “Энергія” прайшоў канцэрт групы “Ляпис Трубецкой”. Былі прадстаўлены песні з новага альбома “Веселые картинки” і песні мінулых гадоў.

*(Народнае слова. – 2011. – 17 лют. – С. 10.)*

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 15 лют. – С. 2.)*

У Віцебскай абласной філармоніі адбылася творчая вечарына-партрэт дырэктара віцебскага Цэнтра сучаснага мастацтва *Валянціны Кірылавай*.

*(Народнае слова. – 2011. – 17 лют. – С. 15.)*

**5 лютага** ў Віцебскай абласной філармоніі адбыўся творчы вечар паэта *Станіслава Валодзькі*.

*(Браслаўская звязда. – 2011. – 2 лют. – С. 7.)*

**24 лютага** ў Цэнтры культуры “Вітебск” прайшоў дабрачынны канцэрт “Караван любви” “Солнечных бардов”.

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 24 лют. – С. 2.)*

*(Віцебскі рабочы. – 2011. – 22 лют. – С. 8.)*

**24 лютага** ў канцэртнай зале “Вітебск” прайшоў пушкінскі баль “Бессмертие гения” з удзелам маладзёжнага тэатра “Колесо”, ансамбляў бальнага (“Мозаика”) і класічнага (“Пируэт”) танца, вакальнага ансамбля “Резананс”, арганізаваны Цэнтрам нацыянальных культур.

*(Віцебскі рабочы. – 2011. – 24 лют. – С. 16.)*

*(Народнае слова. – 2011. – 22 лют. – С. 8.)*

У вялікай зале ДШМ №1 г. Оршы ў рамках “Музыкальной гостиной” прайшоў канцэрт “Классика-джаз-трио” пад кіраўніцтвам артысткі Беларускай дзяржаўнай філармоніі *Таццяны Старчанкі*.

*(Аршанская газета. – 2011. – 26 лют. – С. 4)*

*(Витебский проспект. – 2011. – 24 февр. – С. 23.)*

*(Народнае слова. – 2011. – 24 лют. – С. 16.)*

У Віцебскім Мастоцкім музеі адкрылася выстава жывапісу і іканапісу заслужанага мастака Расіі *Аляксандра Хопкіна*.

*(Народнае слова. – 2011. – 24 лют. – С. 16.)*

**3 лютага** першы сакратар Пасольства Баліварыянскай Рэспублікі і Рэспублікі Венесуэлы ў Беларусі, каардынатар Лацінаамерыканскага культурнага цэнтра імя Сімона Балівара *Херарда Эстрада Марцінес*, вядомы ў Венесуэле музыкант і дырыжор, наведаў г. Оршу. У рамках візіту ён азнаёміўся з дзіцячай школай мастацтваў № 1, дзіцячай бібліятэкай імя У. Караткевіча, этнаграфічным музеем “Млын” і інш.

*(Віцебскі рабочы. – 2011. – 5 лют. – С. 2.)*

*(Народнае слова. – 2011. – 1 лют. – С. 1.)*

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 8 лют. – С. 5.)*

## • КЛУБНАЯ СПРАВА

**4 лютага** ў Лепельскім раённым ДOME культуры прайшла святочная вечарына ўшанавання лепшых працоўных калектываў і пераможцаў індывідуальнага спаборніцтва па выніках работы за 2010 год.

*(Віцебскі рабочы. – 2011. – 5 лют. – С. 2.)*

У раённым ДOME культуры г. Браслава прайшоў кастынг для ўдзелу ў шоу-праграме “Мисс Браслава – 2011”, у якім прынялі ўдзел дзяўчаты ва ўзросце ад 16 да 22 год.

*(Віцебскі рабочы. – 2011. – 8 лют. – С. 6.)*

**6 лютага** ў гарадскім Палацы культуры г. Наваполацка адбылася канцэртная праграма “Таланты Богам нам даны”, прысвечаная творчасці ўдзельніцы народнага літаратурна-музычнага калектыву “Крылья” *Ганны Аляскеравай*.

*(Новая газета. – 2011. – 1 февр. – С. 1.)*

**8 лютага** ў раённым ДOME культуры г. Міёры праведзены конкурс

школьных агітбрыгад “Энергамарафон – 2011”.

*(Міёрскія навіны. – 2011. – 19 лют. – С. 1.)*

**8 лютага** ў гарадскім Доме культуры г. Гарадка прайшла прэзентацыя творчасці *Наталлі Саветнай* “Літаратурное пространство”. У ім прынялі ўдзел работнікі культуры раёна, удзельнікі літаратурнага клуба “Гарадзянка”, навучэнцы прафесійна-тэхнічнага каледжа.

*(Гарадоцкая сетка бібліятэк)*

*(Гарадоцкі веснік. – 2011. – 12 лют. – С. 4; 26 лют. – С.*

*8.)*

**10 лютага** ў рамках месячніка ваенна-патрыятычнага выхавання ў гарадскім Цэнтры культуры г. Глыбокае прайшоў першы адборачны тур гарадскога конкурсу патрыятычнай песні “Голас пакаленняў”, арганізатарамі якога выступілі аддзел культуры, аддзел па справах моладзі, аддзел адукацыі Аршанскага гарвыканкама і ГК БРСМ.

*(Аршанская газета. – 2011. – 12 лют. – С. 3.)*

**10 лютага** народная эстрадная студыя “X-Day” Полацкага РДК выступіла з сольным канцэртам перад навучэнцамі Полацкага дзяржаўнага ліцэя сельгасвытворчасці ў вёсцы Пашуціна.

*(Полацкі веснік. – 2011. – 15 лют. – С. 5.)*

**12 лютага** ў Віцебскім раёне прайшло зімовае спартыўна-фальклорнае свята “Камаедзіца”.

*(Жыццё Прыдзвіння. – 2011. – 19 лют. – С. 1.)*

**13 лютага** ў раённым Доме культуры г.п. Лёзна адбылося культурна-забаўляльнае мерапрыемства “Седьмое чувство”, прысвечанае Дню Святога Валянціна.

*(Сцяг Перамогі. – 2011. – 15 лют. – С. 4.)*

**19 лютага** ў парку культуры і адпачынку імя Савецкай Арміі ў Мазурына прайшло абласное культурна-спартыўнае свята “Вітебская лыжня – 2011”.

*(Віцебскі рабочы. – 2011. – 19 лют.. – С. 1.)*

*(Народнае слова. – 2011. – 22 лют. – С. 2.)*

выстава работ удзельніка народнага клуба майстроў “Натхненне” Сяненскага Дома рамёстваў *К.І. Бандарэнкі*. Увазе наведвальнікаў былі прадстаўлены графічныя копіі твораў вядомых мастакоў, іншыя графічныя работы майстра.

*(Голас Сяненішчыны. – 2011. – 19 лют. – С. 4.)*

## • ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ

**20 лютага** на сцэне дзіцячай школы мастацтваў № 1 г. Оршы адбылася прэм’ера спектакля па п’есе Міхася Чарота “Мікітаў лапаць” у пастаноўцы народнага аматарскага тэатра “Катарсіс”.

*(Аршанская газета. – 2011. – 17 лют.. – С. 4.)*

**21 лютага** на 63-м годзе пайшоў з жыцця вядомы рэжысёр, лаўрэат міжнародных тэатральных фестываляў мастацкі кіраўнік Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа *Фларыт Саліхавіч Талінаў*.

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 24 лют. – С. 12.)*

*(Вітебскі праспект. – 2011. – 24 фебр. – С. 3.)*

*(Народнае слова. – 2011. – 24 лют. – С. 15.)*

Народны тэатр мініяцюр Зялёнкаўскага СДК Полацкага раёна пацвердзіў званне “народны”.

*(Полацкі веснік. – 2011. – 11 лют. – С. 3.)*

У лютым у Доме культуры г. Дуброўна адбыўся раённы агляд-конкурс драматычных калектываў пад назвай “Тэатральны вернісаж”. У конкурсе прынялі ўдзел 14 драматычных калектываў. Галоўны приз у дзіцячай узроставай катэгорыі атрымаў калектыў Дабрынскага сельскага Дома культуры “Домовенок” з пастановай “Як казкі пераблыталіся”. У другой узроставай катэгорыі – дарослай – пераможцай стаў тэатр мініяцюр “Па-роль” Дубровенскага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага ліцэя.

*(Дняпроўская праўда. – 2011. – 26 лют. – С. 5.)*



батык і габелен. Сярод удзельнікаў – Тацяна і Аляксандр Ганжуравы (г. Пінск), Ірэна і Андрэй Зянько, Алена і Алег Карпіцкія (г. Віцебск), Ігар Штыкулаў (г. Мінск), Ігар Адамовіч (г. Магілёў), Алег Пракарына.

*(Витебский проспект. – 2011. – 24 февр. – С. 23.)*

“Портрет Витебска” – пад такой назвай выстава карцін мастака Віктара Сарокіна размешчана ў Цэнтры народных рамёстваў і мастацтваў г. Віцебска.

*(Віцебскі рабочы. – 2011. – 8 лют. – С. 8.)*

У Мастацкім музеі г. Віцебска прайшла прэзентацыя выставы гравюр “Антонис Ван Дейк и его эпоха”, якая прадстаўлена Гродзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеем.

*(Віцебскі рабочы. – 2011. – 8 лют. – С. 20.)*

*(Народнае слова. – 2011. – 8 лют. – С. 8.)*

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 8 лют. – С. 2.)*

У выставачнай зале Цэнтра сучаснага мастацтва ў 13-ы раз адкрылася экспазіцыя “Абстракт”. Аўтар ідэі Аляксандр Дасужаў, арганізатар Васілій Васільеў.

*(Народнае слова. – 2011. – 15 лют. – С. 8.)*

У Цэнтры эстэтычнага выхавання “Маладзік” г. Віцебска адкрылася выстава “Эхо тишины”. Яе аўтары – выхаванцы творчай майстэрні “Фарба”, створанай на базе спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы г. Мінска для дзяцей з парушэннем слыху.

*(Народнае слова. – 2011. – 17 лют. – С. 2.)*

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 22 лют. – С. 2.)*

У выставачнай зале “Духовской круглик” Цэнтры культуры “Витебск” прайшла сустрэча з віцебскім іканапісцам Сяргеем Пятровым “Иконописные традиции в росписи витебских храмов”.

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 22 лют. – С. 2.)*

*(Витебский проспект. – 2011. – 24 февр. – С. 23.)*

*(Витебский проспект. – 2011. – 10 мар. – С. 3.)*

У гісторыка-краязнаўчым музеі г. Сянно прайшла персанальная

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 17 лют. – С. 1.)*

Ва Ушачах прайшоў раённы этап штогадовага абласнога маладзёжнага конкурса “Песни юности наших отцов”.

*(Народнае слова. – 2011. – 17 лют. – С. 2.)*

**23 лютага** ў Сенненскім раённым ДOME культуры прайшла святочная шоу-праграма “Супермужчина Сенненщины”.

*(Голас Сенненщины. – 2011. – 1 сак. – С. 1.)*

У раённым ДOME культуры г. Браслава прайшоў святочны канцэрт, прысвечаны Дню абаронцаў Айчыны і Узброенных Сіл Рэспублікі Беларусь.

*(Браслаўская звязда. – 2011 – 26 лют. – С. 6.)*

**24 лютага** ў Браслаўскім раённым ДOME культуры прайшла шоу-праграма “Дзве зоркі”.

*(Браслаўская звязда. – 2011 – 19 лют. – С. 8.)*

**27 лютага** ў раённым ДOME культуры ў г.п. Арэхаўск адбыўся слёт перадавікоў Аршаншчыны.

*(Аршанская газета. – 2011. – 1 сак. – С. 1.)*

У Башнеўскім сельскім клубе Шумілінскага раёна прайшла тэматычная сустрэча “За кубкам чаю” з інвалідамі аграгарадка Башні і вёскі Саладуха.

*(Герой працы. – 2011. – 1 лют. – С. 2.)*

## • ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ

Гарадскі адборачны тур абласнога конкурсу “Песни юности наших отцов” прайшоў у Цэнтры культуры “Витебск”. У ім прынялі ўдзел больш за 20 маладых выканаўца.

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 17 лют. – С. 1.)*

Тэатр-студыя сучаснай харэаграфіі Цэнтры культуры “Витебск” (мастацкі кіраўнік Дыяна Юрчанка) паспяхова выступіў на Міжнародным тыдні пластычных мастацтваў “Куфар-пластилин” у г. Мінску.

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 10 сак. – С. 21.)*

**5 лютага** ў Шумілінскім ГДК прайшоў раённы конкурс маладых выканаўцаў патрыятычнай песні “Песні юнацтва нашых бацькоў”. Конкурс праходзіў па дзвюх намінацыях: “Саліст-вакаліст” і “Вакальны ансамбль”. У намінацыі “Саліст-вакаліст” першае месца журы прысудзіла *Маргарыце Шарстнёвай* – удзельніцы мастацкай самадзейнасці Шумілінскай дзіцячай школы мастацтваў. У намінацыі “Вакальны ансамбль” лепшым стаў квартэт ГДК у складзе *Андрэя Крыўцова, Валерыя Дарзненкі, Яўгена Казлова і Аляксея Шчарбакова*.

*(Герой працы. – 2011. – 11 лют. – С. 1.)*

**13 лютага** ў Шаркаўшчынскім раённым Доме культуры адбыўся раённы конкурс маладых выканаўцаў “Песні юнацтва нашых бацькоў”, прысвечаны Дню памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. Выступленні былі прадстаўлены ў трох намінацыях: “Саліст-вакаліст”, “Вакальны ансамбль” і “Вакальна-інструментальны ансамбль”. Пераможцамі конкурсу сталі: *Надзея Ерахновіч* – мастацкі кіраўнік Навасельскага СДК, вакальны ансамбль Навасельскага СДК і ААТ “Агратэхсэрвіс”, вакальна-інструментальны ансамбль пярвічнай арганізацыі БРСМ Шаркаўшчынскай СШ №1.

*(Кліч Радзімы. – 2011. – 19 лют. – С. 1.)*

**15 лютага** ў Лаўжанскім сельскім Цэнтры культуры і вольнага часу Шумілінскага раёна прайшоў занальны тур абласнога конкурсу “Песні юнацтва нашых бацькоў”. У ім прынялі ўдзел 65 асобных выканаўцаў і груп з 11 раёнаў вобласці, а таксама з гарадоў Віцебск і Орша.

*(Герой працы. – 2011. – 18 лют. – С. 4.)*

**16 лютага** ў Міёрскім РДК прайшоў рэгіянальны адборачны тур абласнога конкурсу патрыятычнай песні “Песні юнацтва нашых бацькоў”.

*(Міёрскія навiны. – 2011. – 26 лют. – С. 3.)*

**20 лютага** ў гарадскім Цэнтры культуры г. Дзісна прайшоў апошні тур агляду-конкурсу сельскіх калектываў мастацкай самадзейнасці

*(Телеком-экспресс. – 2011. – 3 мар. – С. 30.)*

На гістарычным комплексе “Первая палатка” адкрыта мемарыяльная дошка *Паўла Дзянісавы* – Героя Сацыялістычнай Працы, выдатніка нафтаперапрацоўчай і нафтахімічнай прамысловасці СССР, Ганаровага грамадзяніна г. Наваполацка.

*(Новая газета. – 2011. – 12 февр. – С. 1.)*

У выставачнай зале Дома Саветаў г. Дуброўна адкрылася выстава старадаўніх і сучасных гадзіннікаў “Куда уходить время”.

*(Дняпроўская праўда. – 2011. – 12 лют. – С. 6.)*

### РАЗДЗЕЛ 3

## МАСТАЦТВА

### • ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА

**10 лютага** ў Мастацкім музеі г. Віцебска прайшла вечарына-ушанаванне старэйшага мастака горада, удзельніка Вялікай Айчыннай вайны *Рыгора Піліпавіча Клікушына*, на якой ён быў узнагароджаны нагрудным знакам Міністэрства культуры “За вклад у развіццё культуры Беларусі”.

*(Народнае слова. – 2011. – 15 лют. – С. 8.)*

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 15 лют. – С. 2.)*

Першая персанальная выстава графікі “...Из книги снов...” *Алены Гурынай* адкрылася ў выставачнай зале Музея сучаснага мастацтва г. Віцебска.

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 24 лют. – С. 24.)*

Выстава “Саракі”, прымеркаваная да праваслаўнага свята Грамніцы, працуе ў Мастацкім музеі г. Віцебска. Маладыя мастакі з розных гарадоў Беларусі прадставілі работы ў розных тэхніках: жывапіс,

- **МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПМНІКАЎ**

**11 лютага** ў Браслаўскім Музеі традыцыйнай культуры адкрылася выстава “Народный костюм западной Витебщины”. На ёй прадстаўлены жаночыя і мужчынскія ўборы, а таксама даматканыя паясы, рушнікі, абутак і фатаграфіі канца XIX – пачатку XX стагоддзяў.

*(Віцебскі рабочы. – 2011. – 12 лют. – С. 4.)*

**15 лютага** ў Аршанскім этнаграфічным музеі “Млын” адкрылася выстава “Иконы XIX века”, матэрыялы для якой прадстаўлены раённым гісторыка-этнаграфічным музеем г. Дрыбіна Магілёўскай вобласці.

*(Телеком-экспресс. – 2011. – 3 мар. – С. 31.)*

**16 лютага** ў Аршанскім Мемарыяльным музеі Героя Савецкага Саюза К.С. Заслонава прайшла інфармацыйная гадзіна “Наша гордость, наша боль”.

*(Телеком-экспресс. – 2011. – 3 мар. – С. 29.)*

**21 лютага** ва Ушацкім музеі народнай славы імя У.Е. Лабанка адкрылася выстава матылькоў.

*(Патрыёт. – 2011. – 26 лют. – С. 1.)*

“В мире банкнот” – пад такой назвай адкрылася выстава ў Музеі прыватных калекцый г. Віцебска. На ёй прадстаўлена калекцыя папяровых грошаў краін свету канца XIX – пачатку XXI стагоддзяў віцебскага калекцыянера *Анатоля Шыловіча*.

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 15 лют. – С. 2.)*

У Аршанскім Музеі драўляных скульптур рэзчыка *С.С. Шаўрова* адкрылася персанальная выстава выштых работ “Душы прыгожыя парывы” *Алены Іванаўны Жандзінскай*.

*(Телеком-экспресс. – 2011. – 24 фебр. – С. 29.)*

*(Аршанская газета. – 2011. – 12 лют.. – С. 4.)*

У Музеі У.С. Караткевіча г. Оршы адкрылася персанальная выстава фатографа-аматара з г. Талачына *Дзмітрыя Гучанкі* “Вяртанне ў адвечнае”.

*(Аршанская газета. – 2011. – 24 лют.. – С. 4.)*

і народнай творчасці “Беларусь – мая песня”.

*(Міёрскія навіны. – 2011. – 26 лют. – С. 1.)*

**25 лютага** ў раённым Доме культуры г. Лепеля прайшоў раённы конкурс маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні.

*(Лепельскі край. – 2011. – 1 лют. – С. 5.)*

- **САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ**

**3 лютага** ў выставачнай зале Дзяржустановы “Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” адкрылася выстава народнай творчасці майстроў Шумілінскага Дома рамёстваў “Святкі на Калядкі”. У экспазіцыі прадстаўлены: творы ткацтва, ганчарства, саломापляцення, рэканструіраваныя рэгіянальныя народныя касцюмы, а таксама лялькі народнага лялечнага тэатра “Батлейка”.

*(Віцебскі АМЦНТ)*

*(Герой працы. – 2011. – 11 лют. – С. 5.)*

**3 7 па 17 лютага** праведзены абласныя курсы павышэння кваліфікацыі спецыялістаў устаноў культуры па традыцыйных рамёствах .

*(Віцебскі АМЦНТ)*

У Глыбоцкім гарадскім Цэнтры культуры адкрылася выстава члена народнага клуба майстроў народнай творчасці “Крыніца” *Веры Байковай* “Краіна дзіўнае красы, дзе ручнікі і абрусы”.

*(Веснік Глыбоччыны. – 2011. – 23 лют. – С. 7.)*

У Цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур г. Полацка адкрылася выстава фотаработ *Аляксандра Федарука*.

*(Полацкі веснік. – 2011. – 8 лют. – С. 7.)*

У Дубровенскай дзіцячай школе мастацтваў прайшоў мастацкі лекторый “Марк Шагал. Возвращение мастера”.

*(Дняпроўская праўда. – 2011. – 12 лют. – С. 2.)*

## • БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА

### ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У.І. ЛЕНІНА

**1 лютага** стартаваў расійска-беларускі конкурс-фестываль літаратурнай творчасці “Читаем вместе”, сумесны праект Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна і Пскоўскай абласной універсальнай навуковай бібліятэкі.

*(Народнае слова. – 2011. – 8 лют. – С. 6.)*

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 3 лют. – С. 2.)*

*(Гарадоцкі веснік. – 2011. – 12 лют. – С. 7.)*

**16 лютага** ўрачыстым уручэннем кніг выхаванцам Вялікалетчанскага дзіцячага прытулку Віцебскага раёна завяршылася дабрачынная акцыя “Подари книгу детям”.

*(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 24 лют. – С. 2.)*

**21 лютага** ў рамках пасяджэння мастацка-эстэтычнага салона ОЛИ-art прайшла тэатральная сустрэча з актрысай Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя

Я. Коласа *Святланай Жукоўскай* “Понять, впитать и прорасти...”.

*(Віцебскі рабочы. – 2011. – 26 лют. – С. 8.)*

*(Витебский проспект. – 2011. – 3 мар. – С. 21.)*

**24 лютага** адкрылася выстава-вернісаж мастака *С. Сотнікава* “Между Псковом и Смоленском: этюды из поездок”.

*(Витебский проспект. – 2011. – 3 мар. – С. 23.)*

### АРШАНСКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

У дзіцячай гарадской бібліятэцы імя У.С. Караткевіча прайшла сустрэча прыхільнікаў роднай мовы, на якой адбылася прэзентацыя паэтычнага штогодніка “Гомер – 2010”.

*(Телеком-экспресс. – 2011. – 3 мар. – С. 30.)*

пасяджэнне круглага стала “На сваёй дарозе”, прысвечанае 90-годдзю з дня нараджэння беларускага пісьменніка *Івана Мележа*.

**22 лютага** ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшла вечарына-успамін “Вспомним годы армейские”.

### ЧАШНІЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

Раённая дзіцячая бібліятэка для вучняў старэйшых класаў правяла вечарыну-рэквіем “Только он не вернулся из боя...”, прысвечаную воінам-афганцам, ураджэнцам Чашніцкага раёна.

### ШАРКАЎШЧЫНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

На працягу лютага ў бібліятэцы аграгарадка Верацеі працавала выстава карцін *Марыі Пятроўны Восінавай*, удзельніцы жаночага клуба “Сяброўкі”.

**15 лютага** Кубелеўшчынская сельская бібліятэка сумесна з сельскім клубам правялі вечарыну-віншаванне “Сапраўдныя мужчыны служаць Айчыне”.

### ШУМІЛІНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

**18 лютага** ў Светласельскай сельскай бібліятэцы да Сусветнага Дня роднай мовы прайшла літаратурна-музычная кампазіцыя “Жывая спадчына”.

**20 лютага** ў чытальнай зале цэнтральнай раённай бібліятэкі прайшла літаратурная гадзіна “Жывое слова пісьменніка”, прысвечаная 90-годдзю з дня нараджэння беларускага пісьменніка *Івана Паўлавіча Мележа*.

*(Герой працы. – 2011. – 18 лют. – С. 1.)*

інтэрнацыяналістаў.

### МІЁРСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

На працягу лютага раённая дзіцячая бібліятэка прымала ўдзел у адукацыйным інтэрнэт-праекце па захаванні клімата на планеце Зямля.

У Чэраскай сельскай бібліятэцы адбылася літаратурная сустрэча “Я вельмі рад, што вырас тут, што край бяроз мая Радзіма”. Яна была прысвечана праязіку і паэту *Міледзю Кукуцю*, ураджэнцу Міёрскага раёна.

### ПАСТАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

**11 лютага** ў Пастаўскай цэнтральнай раённай бібліятэцы да Дня закаханых праведзена літаратурна-музычная вечарына “На земле торжествует любовь”.

**21 лютага** ў Пастаўскай дзіцячай бібліятэцы імя У. Дубоўкі прайшла акцыя “Гавары па-беларуску”.

### СЕННЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

У рамках пасяджэння літаратурна-эстэтычнага клуба “Наедіне”, які працуе пры цэнтральнай раённай бібліятэцы, прайшла вечарына-дыялог “Хорошо те щеголяют, у кого денежки гремят”. Тэмай размовы сталі грошы.

*(Голас Сенненічыны. – 2011. – 12 лют. – С. 3.)*

### ТАЛАЧЫНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

**12 лютага** ў цэнтральнай бібліятэцы прайшла тэматычная вечарына да Дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў “И в памяти хранить мы будем вечно ребят, которых нет уж среди нас”.

*(Наша Талачынічына. – 2011. – 23 лют. – С. 1.)*

### УШАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

**8 лютага** ў Вялікадолецкай сельскай бібліятэцы адбылося

### ВІЦЕБСКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

У лютым ва ўсіх бібліятэках сеткі прайшлі Дні літаратуры “Перачытаем І. Мележа” да 90-годдзя з дня нараджэння пісьменніка.

**10 лютага** ў бібліятэцы імя Л. Талстога прайшлі гульня-падарожжа па кнізе У. Ягоўдзіка “Дзівосны карабель” і бібліяграфічны агляд літаратуры “100 спатканняў з прыродай”.

**15 лютага** ў бібліятэцы імя Я. Купалы праведзена вечарына духоўнасці “Нябачныя вытокі веры”.

### НАВАПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

**19 лютага** ў цэнтральнай бібліятэцы імя У. Маякоўскага адкрылася фотавыстава *Алёны Пітолінай* “В ожидании весны”.

**21 лютага** ў бібліятэцы імя У.С. Караткевіча да Міжнароднага дня роднай мовы прайшла акцыя “Чытаем і размаўляем па-беларуску”.

У бібліятэцы імя К. Сіманавы адкрылася мастацкая выстава “Рождественские фантазии живут повсюду, важно только верить в чудо”.

*(Новая газета. – 2011. – 15 февр. – С. 1.)*

### ПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

**16 лютага** ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Ф. Скарыны прайшла вечарына пытанняў і адказаў “Задай вопрос журналисту”. Гасцямі вечарыны сталі маладыя карэспандэнты мясцовай газеты “Полацкі веснік” і полацкага радыё: *Аляксандр Замкоўскі, Святлана Чаркоўская, Варвара Марозава*.

**23 лютага** ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Ф. Скарыны адбылася сустрэча “Духовное наследие преподобной Евфросинии”, прысвечаная святкаванню “Дня праваслаўнай кнігі”. У рамках сустрэчы прайшла прэзентацыя кнігі “Полоцкое Радование”, прысвечанай 100-годдзю перанясення мошчаў прападобнай Еўфрасінні з Кіева ў Полацк.

**25 лютага** вечарына-партрэт “Звезда полей”, прысвечаная 75-годдзю з дня нараджэння паэта *Мікалая Рубцова*, прайшла ў бібліятэцы

імя Я. Купалы.

### **БЕШАНКОВІЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК**

**2 лютага** ў чыгальнай зале цэнтральнай раённай бібліятэкі адбылася прэзентацыя выставы вышываных карцін *Касцюкевіч Ж.В.*

**24 лютага** ў цэнтральнай раённай бібліятэцы ў рамках прафесійнага клуба бібліятэкараў “Сустрэча” прайшоў дзень прафесійных зносін па тэме “Работа бібліятэк па мэтавых праграмах”.

### **БРАСЛАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК**

**18 лютага** адбыўся круглы стол “Браслаўская ЦБС: традыцыі, інавацыі, творчы пошук”. У парадку пасяджэння – вынікі работы бібліятэц сеткі за 2010 год, абмен вопытам работы.

**27 лютага** ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшла літаратурна-музычная вечарына “Уладзімір Мулявін. Голас душы”.

### **ВЕРХНЯДЗВІНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК**

У лютым усе бібліятэкі сеткі прынялі ўдзел у Тыдні прафарынтацыі.

Асвейская бібліятэка правяла літаратурную гадзіну “Імя ў гісторыі роднага краю” да 100-годдзя з дня нараджэння *Г. Геродніка*.

Гадзіны смутку “Жалобныя званы Асвеі” прайшлі ў Сар’янскай і Нураўскай сельскіх бібліятэках.

### **ВІЦЕБСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК**

**8 лютага** ў Капцянскай сельскай бібліятэцы адбылася прэзентацыя новай кнігі *В.Д. Цярэшчанкі* “Цветы на каменнай пліце: і вонь война будоражит память” з удзелам аўтара.

**12 лютага** ў Замастоцкай сельскай бібліятэцы прайшоў круглы стол “Сакрэты сямейнага выхавання” з удзелам псіхолага.

**15 лютага** Курынская сельская бібліятэка правяла вечарыну

памяці “Афганскім падзеям прысвячаецца”.

**3 10 па 28 лютага** ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшла завочная чытацкая канферэнцыя “Кніжны марафон”.

*(Жыццё Прыдзвіння. – 2011. – 5 лют. – С. 5.)*

Сумесна з Домам культуры ў Шапечынскай сельскай бібліятэцы праведзена вечарына-партрэт удзельніка вайны ў Афганістане *Уладзіміра Трубянкова*.

*(Жыццё Прыдзвіння. – 2011. – 15 лют. – С. 3.)*

### **ДОКШЫЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК**

У лютым дзіцячая раённая бібліятэка правяла “Прочитай книгу – удиви родителей” з мэтай развіцця і падрымання цікавасці да кнігі і чытання.

3 нагоды Дня Святога Валянціна ў цэнтральнай раённай бібліятэцы праведзена конкурсна-забаўляльная праграма “Каханне жыве для Сусвету, каханне жыве для дваіх”.

### **ДУБРОВЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК**

**27 лютага** на гарадскім стадыёне прайшло тэатралізаванае прадстаўленне “А ў нас сёння Масленіца” клуба “Субяседніца”, які працуе пры цэнтральнай раённай бібліятэцы.

Раённая дзіцячая бібліятэка правяла літаратурную сустрэчу “Вандроўка з У. Ягоўдзікам”.

### **ЛЕПЕЛЬСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК**

У Лепельскай цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшла музычна-паэтычная гадзіна “На культурнай прасторы: старонкі гісторыі культуры Лепельшчыны” з удзелам народнага літаратурна-паэтычнага клуба “Вытокі” раённага Дома культуры.

**15 лютага** ў раённай дзіцячай бібліятэцы была праведзена гадзіна мужнасці “Трагедия и доблесть Афгана”, прысвечаная Дню памяці воінаў-